



ПАДАРОЖЖА
ПРАЗ ШЭСЦЬ
МЕЖАЎ



ПОЛАЦКАЯ
«ЛЕНІНІЯНА»



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

6

ЛІСТАПАДА 2018 г.

АЎТОРАК

№ 214 (28830)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Максім ЕРМАЛОВІЧ,
міністр фінансаў:**

«Так званы дарожны падатак не будзе з'яўляцца падатковым плацяжам, гэта будзе плата за допуск да дарожнага руху, і ён не будзе прывязаны да тэхагляду. Гэта зусім выключае прымяненне якіх-небудзь штрафаў да плацельчыка за нявыплату збору, але адказнасць і санкцыі за нявыплату гэтага плацяжу прадугледжаныя. Прадугледжваецца выплата збору на перыяд пачынаючы з аднаго месяца. Грамадзянін выплачвае гэты плацеж праз сістэму АРІП у бюджэт і пасля гэтага атрымлівае права эксплуатаваць транспартны сродак, гэта значыць карыстацца дарожнай інфраструктурай. Памер збору будзе разлічвацца аўтаматычна самай сістэмай на падставе даных аб транспартным сродку. І будзе ажыццяўляцца кантроль, у тым ліку з выкарыстаннем сістэм фотафіксацыі і відэаназірання».

Палёт нармальны!



Фота БелТА

У мінулыя выхадныя ў «Сілічах» прайшоў этап чэмпіянату Беларусі па эндурэ. Так называецца дысцыпліна мота- і веласпорту: агрэсіўны стыль язды па бездарожжы і спецыялізаваных трасах з перашкодамі. Адмыслова для гэтых спаборніцтваў у гарналыжным цэнтры

пабудавалі эндурэ-парк з трасамі, на якіх створаны разнастайныя перашкоды. Удзельнікам прыйшлося спраўляцца з перашкодамі з камянёў, каранёў, з уздымамі, спускамі, пераадольваць броды. А што гэта было вельмі відовішчна — і казаць не трэба.

Сацыяльны вектар

З ЛІСТАПАДА ПЕНСІІ ПАВЫШАНЫ ТРЭЦІ РАЗ ЗА ГОД

Ці плануецца пераглядаць мінімальны страхавы стаж, неабходны для прызначэння працоўнай пенсіі? А як наконт перагляду пенсійнага ўзросту? І што рабіць работнікам тых арганізацый, якія недаплацілі ўзносы ў ФСАН? Як можна рэальна паўплываць на такія прадпрыемствы? На гэтыя і іншыя пытанні адказалі прадстаўнікі Мінпрацы і сацабароны ў ходзе нядаўняга анлайн-канферэнцыі. Самыя цікавыя адказы — у гэтай публікацыі.

Мінімальны страхавы стаж застаецца без змен

— У маі гэтага года паведамлялі, што ў Беларусі 3,6 тысячы чалавек не выпрацавалі страхавы стаж, таму не атрымліваюць працоўную пенсію, а толькі сацыяльную. Колькі цяпер у краіне налічваецца такіх людзей? На якую матэрыяльную падтрымку яны могуць разлічваць?

Намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый КАВАЛЬКОЎ:

— Колькасць гэтых людзей засталася на ранейшым узроўні. Адным з інстытутаў матэрыяльнай падтрымкі грамадзян з'яўляецца дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога. Па пытанні яе аказання неабходна звяртацца ва ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.

— Ці плануецца ў Беларусі пераглядаць мінімальны страхавы стаж, неабходны для прызначэння працоўнай пенсіі? І ці ёсць намер перагледзець пенсійны ўзрост у бок паніжэння або павышэння?

Напрыклад, у Польшчы і Італіі яго панізілі...

СТАР. 4

Трапнае пытанне

ЦІ ЁСЦЬ ДАЗВОЛ НА АДПАЧЫНАК?

Чаму замежныя турысты
мінаюць прыгранічную аграсядзібу

Бераставіцкі раён сам па сабе невялічкі — усяго 700 квадратных кіламетраў, таму і аграсядзіб тут няшмат — пальцаў адной рукі хопіць, каб пералічыць. Такое становішча абумоўлена не толькі адсутнасцю цікавых гістарычных мясцін і ландшафтаў. Як высветлілася, ёсць праблема ў прыёмцы на аграсядзібах замежных турыстаў.

СТАР. 13



КОРАТКА

• У Беларусі няма прычын для ўвядзення экстранных мер па цэнавым рэгуляванні, па выніках 2018 года інфляцыя не перавысіць прагнозных 6 %.

• Мабільны каток каля Палаца спорту ў Мінску адкрыў сезон.



• У Віцебску будуць будаваць пуцэправод «Полацкі» праз чыгунку. Цяперашні збіраюцца знесці (ён прызнаны перадаварыйным), а на яго месцы ўзвядуць цалкам новы.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

Ідзе падпіска на «Звязду»
на I квартал і I паўгоддзе 2019 года.

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!